

# СЕСІЯ ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР

З снегня ў Мінску адбылася шостая сесія Вярхоунага Савета БССР дзесятага скліканія.

...10 гадзін раніцы. За стадом старшыні І. П. Шамякін—Старшыня Вярхоунага Савета Беларускай ССР, В. П. Булава, П. Т. Дзэмчанка, Я. П. Паўлючэнка, І. І. Плаўскі — намеснікі Старшыні Вярхоунага Савета распублікі.

Ва ўрадавых ложах — таварышы Ц. Я. Кісялёў, І. Я. Падлякоў, А. Н. Аксен'я, В. Г. Балуеў, У. І. Бровіка, М. І. Ліземяніч, Ю. В. Колакалоў, М. І. Лагір, У. Ф. Мікевіч, Л. С. Фірсысан, Ю. М. Хусайніч, І. Ф. Якуша, У. П. Шаплыка, намеснікі Старшыні Прэзідіума Вярхоунага Савета БССР Г. З. Лапанік, сакратар Прэзідіума Вярхоунага Савета БССР Л. П. Чагіна, члены Прэзідіума Вярхоунага Савета БССР, намеснікі Старшыні Савета Міністраў БССР, члены ўрада распублікі.

Старшынствуючы — депутат І. П. Шамякін аб'яўляе шостую сесію Вярхоунага Савета Беларускай ССР адкрыты.

Прысутнічаючыя мінутай маўчання ўшанавалі памяць Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідіума Вярхоунага Савета СССР Леоніда Ільіча Брэжнева.

Старшынствуючыя паведамляю, што на разгляд Вярхоунага Савета Беларускай ССР выносяцца наступныя пытанні:

1. Аб Дзяржаўным плане эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1983 год і аб ходзе выканання Дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР у 1982 годзе.

2. Аб Дзяржаўным бюджетзе Беларускай ССР на 1983 год і выношэнні Дзяржаўнага бюджету Беларускай ССР за 1981 год.

3. Аб утварэнні Пастаяннай камісіі па энергетыцы Вярхоунага Савета Беларускай ССР.

4. Зацвярджэнне Указаў Прэзідіума Вярхоунага Савета Беларускай ССР.

Слова для даклада аб Дзяржаўным плане эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1983 год і аб ходзе выканання Дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР у 1982 годзе прадастаўляеца першаму намесніку старшыні Дзяржплана БССР дэпутату А. П. Калошыну.

З дакладам аб Дзяржаўным бюджетзе Беларускай ССР на 1983 год і выношэнні Дзяржаўнага бюджету Беларускай ССР за 1981 год выступіў міністру фінансаў рэспублікі Б. І. Шацла.

Вярхоуны Савет аднаголосна прыняў Закон аб Дзяржаўным плане эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1983 год і пастаўну аб ходзе выканання Дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1982 год.

Вярхоуны Савет аднаголосна прыняў Закон аб Дзяржаўным бюджетзе на 1983 год і пастаўну аб зацвярджэнні справа-зՃадацаў аб ходзе выканання Дзяржаўнага бюджету за 1981 год.

На сесіі была ўтворана Пастаянная камісія па энергетыцы Вярхоунага Савета Беларускай ССР.

Вярхоуны Савет аднаголосна прыняў Законы і пастановы аб зацвярджэнні Указаў Прэзідіума Вярхоунага Савета БССР.

Шостая сесія Вярхоунага Савета БССР дзесятага скліканія абыўлецца закрытай.

(БЕЛТА).

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ

# ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ  
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 35 (521)

Субота, 11 снегня 1982 года.

Газета заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць раз у тыдзень

Цена 2 кап.

## ЛЕКЦІЯ СПЕЦЫЯЛІСТА ДЗЯРЖПЛАНА СССР



Рашэнні лістападаўскага (1982 г.) Пленума ЦК КПСС матэрыйялы сёмай сесіі Вярхоуна Савета СССР выкладылі глыбокую цікавасць ва ўсіх сацыяльных людзей. Гэтыя дакументы вывучаюцца ў кожным калектыве, яны сталі дакладнейшым арыенітрам для далейшай практичнай дзеяйсці па ажыццяўленню вельміх планаў камуністычнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР у 1982 годзе.

1. Аб Дзяржаўным плане эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1983 год і аб ходзе выканання Дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР у 1982 годзе прадастаўляеца першаму намесніку старшыні Дзяржплана БССР дэпутату А. П. Калошыну.

2. Аб Дзяржаўным бюджетзе Беларускай ССР на 1983 год і выношэнні Дзяржаўнага бюджету Беларускай ССР за 1981 год.

3. Аб утварэнні Пастаяннай камісіі па энергетыцы Вярхоуна Савета Беларускай ССР.

4. Зацвярджэнне Указаў Прэзідіума Вярхоуна Савета Беларускай ССР.

Слова для даклада аб Дзяржаўным плане эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1983 год і аб ходзе выканання Дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР у 1982 годзе прадастаўляеца першому намесніку старшыні Дзяржплана БССР дэпутату А. П. Калошыну.

З дакладам аб Дзяржаўным бюджетзе Беларускай ССР на 1983 год і выношэнні Дзяржаўнага бюджету Беларускай ССР за 1981 год выступіў міністру фінансаў рэспублікі Б. І. Шацла.

Вярхоуны Савет аднаголосна прыняў Закон аб Дзяржаўным плане эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1983 год і пастаўну аб ходзе выканання Дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага развіція Беларускай ССР на 1982 год.

Вярхоуны Савет аднаголосна прыняў Законы і пастановы аб зацвярджэнні справа-зՃадацаў аб ходзе выканання Дзяржаўнага бюджету за 1981 год.

На сесіі была ўтворана Пастаянная камісія па энергетыцы Вярхоуна Савета Беларускай ССР.

Вярхоуны Савет аднаголосна прыняў Законы і пастановы аб зацвярджэнні Указаў Прэзідіума Вярхоуна Савета БССР.

Шостая сесія Вярхоуна Савета БССР дзесятага скліканія абыўлецца закрытай.

(БЕЛТА).

З абласнога злёту студэнцікіх атрадаў

## ТРЕЦІ ПРАЦОЎНЫ — НА «ВЫДАТНА!»

На календару — зіма, а ў залу Палаца культуры будаўнікоў быццам зноў вярнулася лята. Зялёны колер будатрадаўскіх куртак, радасны ўсмешкі на тварах юнакоў і дзяўчын расцвітае святочную залу. Сюды сабраўся студэнты вышэйшых сацыяльных спецыяльных навучальних установы Гомельскай вобласці на злёт студэнцікіх атрадаў, ка падвесці вынікі трэцяга працоўнага семестра-82, ушанаваць пераможцаў.

Прыўзнятыя настрой на ўсіх узделчнікаў злёту. Яно і зразумела: у юблены для нашай Радыёсімі год, год знамінай для будатрадаўскага руху Гомельшчыны (яму споўнілася сёлета 20 гадоў) выдацца падпрацоўнікі

Савета народных дэпутатаў. Гэты ўзнагароды быў ва ўрочыстай abstanoўцы ўручаны на зале сакратара камітэта камітэта ГДУ С. У. Аўсеенку.

Многія студэнцікі атрады ўніверсітэта вышыні пераможцамі на трэтах і арганізаціях, дзе праходзілі іх працоўныя сеімістры, пераходы. Сцяг трэста «Гомельвудбод» прысьвіданы атраду «Полымія» з фізічнага факультэта, СВА «Альтар» эканамічнага факультэта стаў лепшым на трэтах і арганізаціях, саўнічным сярод атрадаў, якія працаўнікі ў арганізаціях «Будматэрыялы» упраўленія мясцовай прымеслівасці, і иму ўручаны пераходы. Сцяг аўданіні. Байдам атрада «Алімпія» з факультэта фізкультывых выхавання прысьвіданы пераходы Сцяг «Аблімпік» з гісторыка-філалагічнага факультэта.

І як заўсёды, у ліку лепшых СА Вярхоуна Савета — камітэта Гомельскай вобласці на злёт студэнцікіх атрадаў.

Савет народных дэпутатаў. Гэты ўзнагароды быў ва ўрочыстай abstanoўцы ўручаны на злёт студэнцікіх атрадаў. Упершыню ў нашым універсітэце з'явіўся переходны Сцяг Гомельскага аддзялення Беларускай чыгункі. Яго заваявалі дзяўчыні, якія заваявалі першыя месцы на атрадах праваднікі чыгунакіх вагонаў «Блакітная страла».

Студэнцікі атрада гісторыка-філалагічнага факультэта «На-

шчадкі» стаў лепшым ва ўніверсітэце і ў вобласці па ўсіх напрамках дзеяйсці. На злёце байдам атрада быў уручаны пераходны Сцяг ГДУ С. У. Аўсеенку.

Многія студэнцікі атрады з падпрацоўнікамі на ўрочыстай abstanoўцы «Раманткі» з гісторыка-філалагічнага факультэта

стала лепшым у рэспубліцы. Сцяг трэста «Гомельвудбод» прысьвіданы атраду «Полымія» з фізічнага факультэта, СВА «Альтар» эканамічнага факультэта стаў лепшым на трэтах і арганізаціях, саўнічным сярод агадаў, якія працаўнікі ў арганізаціях «Будматэрыялы» упраўленія мясцовай прымеслівасці, і иму ўручаны пераходы. Сцяг аўданіні.

Байдам атрада «Алімпія» з факультэта фізкультывых выхавання прысьвіданы пераходы Сцяг «Аблімпік» з гісторыка-філалагічнага факультэта.

І як заўсёды, у ліку лепшых СА Вярхоуна Савета — камітэта Гомельскай вобласці на злёт студэнцікіх атрадаў.

Савет народных дэпутатаў. Гэты ўзнагароды быў ва ўрочыстай abstanoўцы ўручаны на злёт студэнцікіх атрадаў.

Савет народных дэпутатаў. Гэты ўзнагароды быў ва ўрочыстай abstanoўцы ўручаны на злёт студэнцікіх атрадаў.

Савет народных дэпутатаў.

Шадкі» стаў лепшым ва ўніверсітэце і ў вобласці па ўсіх напрамках дзеяйсці. На злёце байдам атрада быў уручаны пераходны Сцяг ГДУ С. У. Аўсеенку.

Многія студэнцікі атрады з падпрацоўнікамі на ўрочыстай abstanoўцы «Раманткі» з гісторыка-філалагічнага факультэта

стала лепшым у рэспубліцы. Сцяг трэста «Гомельвудбод» прысьвіданы атраду «Полымія» з фізічнага факультэта, СВА «Альтар» эканамічнага факультэта.

І як заўсёды, у ліку лепшых СА Вярхоуна Савета — камітэта Гомельскай вобласці на злёт студэнцікіх атрадаў.

Савет народных дэпутатаў. Гэты ўзнагароды быў ва ўрочыстай abstanoўцы ўручаны на злёт студэнцікіх атрадаў.

Савет народных дэпутатаў.

Савет народных дэпутатаў.

Савет народных дэпутатаў.

## НАВУКОВА-ПРАКТИЧНАЯ КАНФЕРЕНЦІЯ

Гомельскі аддзел Географічнага таварыства БССР, наш універсітэт і Гомельскі кааперацыйны інстытут з'яўліліся арганізаторамі наўгароднай практичнай канферэнцыі «Проблемы фарміравання тэртыярнай лініі комплексу на Беларускіх Палессі». Канферэнцыя прысвячалася 60-годдзю ўтварэння СССР. У яе работе прынялі ўдзел вучоныя, вyclадчыкі і практичныя работнікі Гомельшчыны, Мінска, некаторых абласніх цэнтраў Беларускай ССР, Масквы, Ленінграда, Бранска, іншых гарадоў

краін. Наш універсітэт на канферэнцыі прыдстаўляў вучоныя і вyclадчыкі эканамічнага і бялагічнага факультэтаў. На плэнарных пасяджэннях і трох секцыйных сесіях у аблерманаваніі быў узведзены амбэркаваны больш троццаці наўгародных дакладаў і паведамленняў, якія маюць важнае практычнае значэнне для далейшага сацыяльнага-еканамічнага развіція Беларускага Палесся.

Тээзы дакладаў канферэнцыі выпушчаны асобным выданнем.

## ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ

Перадавой лініяй барапцыбы за ажыццяўленне прадвызначэнні партыі павінен стаць кожны ўчастак, дзе працуе камітэты. Аб гэтым гаварылася на пленуме ЦК ВЛКСМ, які адбыўся 28 снежня ў Маскве.

Яго ўдзельнікі ўшанавалі мінтай маўчання памяць Л. І. Брэжнева.

Абмеркаваны задачы камітэтаў арганізатары у святыне Раініцкай лістападаўскай (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Ад імя ленінскага камітэта молады пленум ЦК ВЛКСМ выказаў непадзельную падтрымку практычнай дзеяйсці Камітэтаў сацыяльных арганізацій.

Пленум разгледзеў арганізацыйна-парцыйнае пытанне. У сувязі з назначэннем Б. М. Пастухова старшынёй Дзяржаўнага камітэта ССР па справах выдавецтваў, пісцівальні і вэбіяўніцтваў.

У работе пленума прыняў удзел сакратар ЦК КПСС і. в. Каўтонаў.

(ТАСС).

## ВЫСТУПЛІ

## НА СЕМІНАРЫ

Аддзел арганізацыйна-парцыйнай работы аблкома КПБ сумесна з Домам палітасветы абласнонага камітэта партыі правялі семінар краінікі і прапагандыстай школы маладых камуністаў. Перад яго ўдзельнікамі з лекцыяй «XXVI з'езд КПСС» ад узрастамі кіруючай ролі партыі па ўмовах развітага сацыялізму» выступіў дацэнт кафедры гісторыі КПСС нашага універсітэта Я. А. Семянчук.

Кандыдат гісторычных наукаў У. А. Сіzonенка з гэтай жа кафедры выступіў на сеансіўнім пасяджэнні, дзе былі заслушаны лекцыі, прысвечаныя праграмным і статутным патрабаванням КПСС, асновам партыйнага будаўніцтва, ідэйна-выхаваўчай работе партыі.

Кандыдаты атрымалі пераможчыны сацыялістычнага спаборніцтва аздыманыя знакімі ЦК ВЛКСМ «Малады гвардзеец піццігодді». Ганароўская ўзнагарода была ўручаны камандзірам СВА: «Нацгандзікі» — Р. Стрыжаку, «Блакітная страла» — Т. Ражко, «Полымія» — В. Яшыну, «Альтар» — Н. Грышанак. Знакімі ЦК ВЛКСМ «Залаты колас» удастоены баём механизванага атрада С. Чыкуноў.

Т. НІКАЛАЕВА.

## ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамадскія арганізаціі, універсітэт, дэканаты філалагічнага факультэта, кафедры оptyki і фізічнай метрологіі горача вішчуць асцэнты кафедры філалагічнай метрологіі КАЗАКОВА Мікалай Паўлавіч з вышадку зацвярдження яго ВАКам у вучонай ступені кандыдата філалагічных наукаў.

\*\*\*

Рэктарат, партком, грамадскія арганізаціі, універсітэт, дэканаты філалагічнага факультэта, кафедры оptyki і агульной фізікі горача вішчуць асцэнты кафедры агульной філалагічнай КРАУЧАНКУ Аляксандра Ільіча з вышадку паспехавай абароны дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных наукаў.

Справаздачы і выбары ў камсамоле

# ХТО ДАПАМОЖА

«Камсамольская арганізацыя», — падкірэсівалася ў Справа-  
здачным дакладзе ЦК ВЛКСМ  
XIX з'езду камсамола, — па-  
вінны ўсім зместам свайі ра-  
боты фарміраваць на кожнага  
камсамольца, маладога чалавека  
актыўную жыццёвую пазі-  
цыю, адкрываць для яго свет  
вляміка грамадскага жыцця...  
уводзіць яго ў гэты свет не  
реўнадушным сувіральнікам, а  
асабой актыўнай, дзеючай!»

Гэтые слова прагучалі на  
справаздачна-выбарным камсамольскім сходзе выкладчыку і супрацоўніку ў дакладзе на-  
меніка скаратара камсамоль-  
скага бюро арганізацыі Г. Коў-  
зік. Ці сталі яны ў справа-  
здачным перыядзе кіраўніцт-  
вам да дзеянія? Адказаць на  
гэта адназначна — сцяр-  
джаўна, адмоўна — нель-  
га. Тут спрабавалі рабіць не-  
каторыя захады для таго, каб  
напакроўшы работу на акты-  
візациі дзеянісці камсамольскіх  
груп, але не ў поўнай меры.  
Там, дзе былі распрацаўнены  
дакладныя планы работы, а  
самі камсамольцы прайяўлі  
ініцыятыву — вінікі добрыя. Ці-  
кавым было жыццё ў камса-  
мольскіх групах кафедры ра-  
дыёфізікі, выкладчынага цэнтра  
(намеснікі А. Кухальская і Н.  
Яўмененка). Камсамольцам жа  
ніхі падраздзяленні на сход-  
зе не было чаго і прыгадаць.

Здавалася б, выкладчыкі і  
супрацоўнікі — настаяні студен-  
тэнкі малады, людзі, з  
практычнымі вопытамі работы,  
павінны добра разумець і ў-  
свядамляць, што ім трэба быць  
у ўсім прыкладам для студен-  
тў камсамольцаў, весці іх за-  
сабой. Але адна справа такую  
адказніцу адчуваць, а другая —  
апраўдаўцаў. Апошнія, на  
жаль, не адбываюцца. Інер-  
насць, паслужансць застаўшыся  
на працягу ўжо многіх гадоў «не-  
пераадольным бар'ерам» у арганізацыі  
выкладчыку і супрацоўніку. Есць, праўда, не-  
вялікі зруші ў лепшыя бок: у  
мінулым справаздачным перыядзе  
надрэнія напрацаўлі куль-  
турна-масавы і спартыўны сен-  
тары камсамольскага бюро (ад-  
казны Т. Парахня і М. Да-  
лінскі). Арганізаўваны і праве-  
дзены імі дысклэктка і слаборы-  
ніцыў па міні-футболу запа-  
міліся многімі камсамольцамі.  
Работы ж астатніх сектараў  
бюро зусім не бачна — яны  
бяздзеяйчы. У ходзе Ленін-

скага заліку «Рашэнні ХХVI  
з'езда КПСС — у жыцці» у  
камсамольскай арганізацыі слаба  
актыўнічаўся кантроль за  
выкананнем прынятых членамі  
ВЛКСМ асабістых комплек-  
сных планаў, не падводзіліся  
выніку заліку. Не на узроўні  
была і патрабаванасць да  
камсамольцаў, якія не заби-  
самольскага бюро, лічыць, што  
асноўная прычына дрэнінага  
становішча спраў у арганізацыі  
крыцеца члену бюро, сарод якіх  
бысь людзі «выпадковыя»,  
якія не адчуваюць за сабой  
адказніцу. Атрымалася так  
тому, што на мінулым справа-  
здачна-выбарным сходзе да  
выбараў бюро падышлі фар-  
мальна, рэкамендавалі нават  
тых, хто не прысутнічыў на  
сходзе. І вось тыхі «савочыя»  
абраных у бюро камсамольцаў  
пастаўілі, як кажуць, перад  
фактам: «Мы аказаў табе да-  
вере, апраўдай яго». А яны  
рабілі гэта, скажам прама,  
дрэнна, нават на пасяджэнні

Правафланговая група

# ВЫШЫНІ СКАРАЮЦА НА СТОЙЛІВЫМ

У аглядзе-конкурсе на лепшую акаадемічную группу  
універсітета пераможцай стала група Г-51 гісторыка-фі-  
лалагічнага факультэта. У чым залог такога поспеху, як  
ён дасягаўся, расказвае на старонках газеты прафорг  
правафланговай групы В. Кравец.

З самых першых дзён ву-  
чубы ва ўніверсітэце студен-  
ты нашай групы николі не  
заставаліся ў баку ад той  
вялікай грамадскай дзейні-  
сці, якой напоўнена жыццё  
ГДР. Канешне, не ўсё нам  
адразу было зразумела, доб-  
ра відома, як лепши аргані-  
заваць вучэбную працу, як  
принесці найбольшую ка-  
рысы свайім кафедрам  
дзеянісці. Актыўнасць і  
інтэнсіўнасць дала свае  
вынікі.

Галоўны абавязак студэн-  
та — гэта вучоба. Пра ле-  
зяўсёды памяталі нашы ра-  
бяты. З самага пачатку ву-  
чубы можна было адзначыць  
карпатлівую і старанную  
работу Валерыя Галко. Аб  
гэтым на працягу ўсіх гадоў  
сведчылі яго поўныя і вы-  
чарпальныя адказы на практи-  
чынговых занятках і на экза-  
менах. Яго наўкуовыя даслед-  
аванні «Жыцце Альясандра  
на Неўскім, як мастацтвеннай  
крыніцы» было адзначана  
дипломам студэнцкай нау-  
коўской канферэнцыі ў г. Кі-  
еве, прынесчанай 1500-год-  
дзюю стаўлі Украіны. Гэта  
ж работа заслужыла высокі  
ацэнкі і на студэнцкай  
канферэнцыі ў г. Новасі-  
брскі.

Выдатныя адзнакі на пра-  
цягу ўсіх экзаменальных  
сесій — гэта паказы трывалых  
відаў Валерыя Галко і Галіны Ламакі. Траба ад-  
значыць актыўную і пасы-  
ховую вучобу Леаніда Цыров-  
скага, Валянціны Дзеграч-  
кай, Святланы Румянцавай і  
многіх іншых студэнтаў.

Паслыховую вучобу студен-  
ты нашай групы спалуча-  
юць з актыўнай грамад-  
скай і наўкуовай-даследчай  
дзеянісці. У першую чаргу  
траба сказаць пра высокія  
пачуццё адказніці іхніх  
за свае спрабы і учынкі.  
Умельна арганізатарская яка-  
сці, здольнасць да краіўніц-  
тва калектывам быў заўсёды  
уласцівым старасце группы  
Рыгору Стрыбаку. Ім было  
зроблены назімаль для таго,  
каб група стала адзінным  
студэнцкім калектывам.

Камсамольцы групы па-  
стаянна адчуваюць увагу і  
умелую работу з калектывам  
камсамора Аляксандры Апіцінені. Кожны ведае,  
што яны не толькі спытвае аб  
выкананні камсамольскімі  
дзаручніцамі, але заўсёды ака-  
жае неабходную падтрымку  
цікаваму пачынанню, дасы-  
каштоўнай нарадай. Наколькі яны  
напрагавальная на да-  
ўшых камсамольцаў групы,  
настолькі і да сябе. Дзя-  
куючы ўсім гэтаму Аляксандрі  
змагла пастаўіць камсамольскую  
работу ў групе на высокі ўзроўень. Рэгу-  
лярна праводзіцца камса-  
мольскія сходы, палітіфар-  
мациі, аблеркаванні най-  
больш цікавых кніг і газет-  
ных артыкулаў. Атэстатаў  
ўдзельнікаў Ленінскага за-  
ліку пастаянна праходзіць  
у дзяловай і таварыскай ат-  
масфери. І ў тым, што група  
дасягнула такіх значных  
постаў, вілікай заслуга

яшчэ адно важнае дасяг-  
ненне групы: за гады вучобы  
у ГДР — высокія паказы  
членіў ў вытворчай дзеянісці,  
рабоце студэнцкага будаўні-  
чага атрада «Нашчадкі»,  
сфарміраванага ў «асноўным  
на базе групы і на працягу  
двух гадоў пасляхова, умелец  
ўзначальвамага Р. Стры-

# СТАЦЬ АКТЫЎНЫМ?

камсамольскага бюро не з'я-  
ліліся. Такая дысцыпліна  
«уверсе», зразумела, адзыгала  
адмоўную ролю.

— Треба жыць так, каб кам-  
самольскія гады назаўсёды за-  
сталі ў памяці, як самыя  
лепшыя, цікавыя. І кожны павінен  
спытаны сабе: «Што я зрабіў  
дзеля гэтага?» — сказаў у сваім выступлении на сходзе  
сакратар камітэта камсамо-  
лаў ГДР С. Аўсіенка.

Думаецца, што сход, які  
прайшоў у дзяловай, прызы-  
новай атмасфере, дзе смела  
ус্কрываюць недахопы і юх  
прычыны, прымусіў многіх за-  
думацца: «А і сапраўды, чаму  
мы жывём так сумна, неці-  
кава?»

Таму вельмі бурнім быў  
выбары саставу новага камса-  
мольскага бюро. Дзяталёва аб-  
міркоўвалі кожную кандыдатуру,  
перш чым галасаваць «за». У новое  
бюро выбрали асістэнта  
кафедры філософіі В. Ша-  
хуніца, Н. Яўмененка і М. Да-  
лінскага з ІВЦ, Д. Паліякова і  
А. Кавальчыка з фізічнага  
факультэта, Т. Парахні з матфа-  
культэта, М. Кудраўцаву і П. Чайку-  
ну з гістфіла, А. Цыпчану  
(кафедра АМАЭ). Сакратаром  
камсамольскай арганізацыі бы-  
лы асістэнт кафедры філа-  
софіі В. Шахуні.

Спадзяюцца, што новы са-  
став бюро, у якое ўваішлі са-  
мые дастойныя, на гэты раз  
апраўдае акзанае ім даверэ,  
змене працаваць творчая, ініцы-  
ятыўна. І тады больш не пау-  
стане пытанне: «Хто нам дапа-  
можа стаць актыўнымі?»

Т. ДУБЯК.

Міхаіл Даінскі, член кам-



Глыбока і дасканала ві-  
чучыць такі важны для бу-  
дучых эканамістуў предмет  
як палітычная эканомія,  
вельмі дапамагаюць заняткі  
у студэнцкім наўкуовым  
гуртку, якім кіруе дацэнт  
Г. Д. Ветлугаев.

На здымку: у кабінце  
палітэканоміі ідзе пасяджэн-  
не студэнцкага наўкуовага  
гуртку.

Фота К. Дэміతркі.

В. КРАВЕЦ,  
прафорг групы Г-51  
гістфіла.



## На ўсесаюзнай алімпіядзе СУСТРЭЧЫ ў МАЛДАВІІ

У г. Кішынёве адбылася Усесаюзная алімпіяды па бібліогр. Сюды з'ехалі студэнты бібліаграфічных і бібліа-глебавых факультетаў універсітатаў з аднаццаці рэспублік і г. Масквы. У алімпіядзе прынялі ўдзел 1 будучы біблагі нашага ўніверсітата.

Малдавія сустрэла нас яркім сонекам. Гэтак жа цёпла прымянялі малдаўскія сабры і ўсіх удзельнікаў алімпіяды. Нас размніцілі ў студэнткі гарадку, дзе да паслуг гасцей былі бібліятэкі і чытальныя залы Кішынёўскага дзяржаўнага ўніверсітата.

Програмай алімпіяды прадугледжвалася выкананне заданняў за 4 гадзіны: 5 тэарэтычных пытанняў, дзвох задач (па экалогіі і генетыцы) і адной практичнай работы.

Пасля напружаных гадзін, хвайліванияў, былі абліўленыя вынікі алімпіяды. Першыя месца занялі гаспадары — студэнты Малдавіі, каманды нашай рэспублікі аказалася таксама ў ліку маднейшых. У параўнанні з мінульым годам яна выступіла лепш: з шостага месца перарабіцілася на чацвертае.

Аргамітэт падрыхтаваў для удзельнікаў алімпіяды вялікую культурную праграму. Нас пазнаёмілі з выкладыкамі кафедр бібліаграфічнага факультета Кішынёўскага ўніверсітата. Яны расказаілі аб наукоўскіх напрамках кафедр, правялі азяймленчую экспкурсію. Наведалі мы і студэнцкі цэнтр тэлебачанія і радыёвізічанія.

Надоўга застанецца ў памяці экспкурсія ў домік, дзе жылу вязнік рускі пісьменнік А. С. Пушкін. Тут задумай ён напісаў паэму «Цыгане».

Потым была паездка па г. Кішынёву, яго наўкоўскіх місцінах. За вокнамі аўтобуса расціліся вінграднікі, а сады, размешчаныя тэррасамі, спускаюцца да самай дарогі.

Напярэдадні ад'езду адбыўся вечар інтэрнацыянальнай дружбы. Усе дзяліліся ўражаннямі, абменьваліся адрасамі. Адначасова было і радасна і сумна.

Кожны з нас яшчэ раз праўерыў глыбіню сваіх ведаў, пазнаёміўся з цікавымі людзімі, знойшоў новых саброяў і вёз з сабой дамоў самыя цёплія ўспаміны аб Малдавіі, яе народзе.

**I. ВЯРГЕЙ,**  
студэнтка бібліаграфічнага  
факультета, удзельніца  
алімпіяды.

**Е**СТЬ у нашай краіне та-  
кі куточак зямлі, дзе  
сыходзіцца палеткі Кі-  
майская. Гарадянская і  
Добрушская раёнаў Бран-  
шчыны. Чарнігашчыны і Го-  
мельшчыны. Гут сапраўды,  
як гаворыць тутэйшыя людзі,  
і пеўні плююць на тры рэспуб-  
лікі, і людскія песні дунаюць  
пад вольным небам без меж-  
перашкада на блізкі і зразу-  
мых мовах роднінных слав-  
яніскіх народу. Некалі  
гадоў назал у гэтай мясціне  
быў узвядзены величны ману-  
мент Дружбы — сімвал не-  
парушнага адзінства і кро-  
най гісторычнай сувязі рус-  
кіх, украінскіх і беларусаў.  
Традыцыйнымі ля помніка  
стали сустрэча пастаў, праз-  
ікай, журналістай, самадзе-  
ных артыстах і прадстаўнікоў  
народнай гаспадаркі суседніх  
бласцей. Калі ж зварнуша-  
да сустрэча паміж творчымі  
работнікамі братскім рэспуб-  
лік, то можна без перабаль-  
шэння адзінчыні, што яны  
стали ў апошнія гады регу-  
лярнымы.

Карані дружбы нашага  
агульнага лёсу не толькі жи-  
вяцца сокам духовых палес-  
кіх дзялін, абмываючыя па-  
вольнай плюні слáўных рак —  
Дняпра і Сожа. Прыпяці і  
Дзясны, але і напосені свя-  
тою крывей герояў-партызан,  
войн-вываліцілі Савецкай Армії —  
прадстаўнікоў самых  
розных народаў Савецкай  
Дзяржавы. На нашай зямлі-  
святынія кроплы гарачай  
крывы парапені і забітых у  
баях з ворагам не толькі рус-  
кіх, украінскіх і беларусаў,  
але і сымноў грузінскага, ка-  
захскага, армянскага, яку-  
кага, чuvашскага, камицкага,  
татарскага і многіх іншых  
народаў.

І калі збліжэніем  
мае і слухаю ўспат заду-  
мленій лістоты ў прыгожых па-  
лескіх лясах, мне здаецца, што  
я чую і ціхую, лагодную пес-  
ню салдата — Украінца, які  
не дайшоў да роднага до-  
му, і журботы напеў-  
зусім маладзенчыка, стом-  
ленага і запыленага пе-  
хашыца-грузіна, і шырая  
рускія «Спасібо!» разведчи-  
ка-сібірака, які дзякую маёй  
 маші, зусім юнай дзяўчыні  
(шудам не вывезенай у немец-  
ке рабства ў Германію),

што частую вадою салдат ля-  
калоўзежа...

Карані дружбы пояса со-  
кам усе галіны, кожны лісток  
нашага братства. Натураль-  
най з'яві стала паездка бела-  
рускіх і украінскіх пастаў  
на разділу выдатнага руска-  
га пісьменніка Аляксандра Кан-  
станцінавіча Галстога ў вёску  
Красны Рог Почапскага раёна

гарадзіць герайзм савецкіх лю-  
дзей у гады Вялікай Айчын-  
най вайны і працоўны энту-  
зізм наслідковых пішы-  
дак, пішуць пра дружбу наро-  
даў і любоў да Радыма, кожны з іх імкніца ўпlessі  
ў «узоры дружбы» пінакі  
свайго колеру.

Так, сапраўды, пры ўсім  
вашым адзінстве лёсу, пры

масту дружбы ў Чарнігаве  
зарэжамідавалі сабе нашы  
задумы сябры Станіслаў Рэп-  
ях, Кузьма Журба, Піетро  
Пупін, Аляксандар Алейнік,  
Васіль Будзіні, Дзмітра  
Іваноў, Якуб Капалец, Васіль  
Шчарбанос, якія пераклада-  
ющы на Украінскую мову не  
толькі вершы пастаў, але і  
авіяданні, нарысы празайкаў  
Гомельшчыны. За апошні  
гады, дзякуючы якстомнай  
перакладчыцкай працы чарні-  
гайчай, ва Украінскіх распуб-  
ліканскіх часопісах і газетах  
«Дніпро», «Правор», «Жов-  
тень», «Ракон», «Радзівілька  
Украіна», «Література Украіна» і іншых перыядычных  
выданіях убачылі свет верши  
нашых землякоў — Анатолія  
Грачанікова, Міколы Кусын-  
кова, Уладзіміра Верамейчы-  
ка, Міколы Чарняўскага, Ула-  
дзіміра Дзюбы, Міколы Ян-  
чанкі, Ніны Шклараў, Мі-  
хасія Башлакова, празай-  
твіоры Міхаіла Даніленкі, Іва-  
на Сяркові, Леаніда Гаўрыл-  
кі, Яўгена Каршукова...

Шырока і ўрачыста прай-  
шлі юлаўна на Чарнігашчы-  
ні літаратурныя вечары, пры-  
свечавыя 100-годдзю з дня  
нараджэння класіка беларус-  
кай літаратуры Якуба Коласа.  
У іх прымалі ўдзел сумесіца  
з чарнігускімі пісьменнікамі  
і работнікамі культуры і  
прадстаўнікі інтэлігенты Го-  
меля.

У адзінім страй, у дру-  
жнай грамадзе, узенчана і сме-  
лякаючыя вялікімі съ-  
намі на пакланіцца ў сваёй агуль-  
насці. Ці не таму з такой арга-  
нічнасці мы, беларусы, спя-  
ваем як свае, родныя, украін-  
скі і рускія песні, а нары-  
мелодіі падхопліваюць сібры-  
суседзі? І гучаль на Чарнігаш-  
чыні і Бранышчыне беларус-  
кія «Рунікі», «Касі» Ясі ка-  
ношынік, «Ой, хацела ж мя-  
не маші...». Такое плённае ўза-  
ема-зубагацінне наших наро-  
даў ва ўсіх, без выключение-  
я, сферага духоўнага і матэ-  
рывальнага жыцця — вынік гіс-  
тарычных заваёў сацыялізму,  
перамогі ленінскай нацыяналь-  
най палітыкі — палітыкі ро-  
наўства народоў, іх роскіту і  
згуртаванасці.

Важным сродкам узаема-  
зубагацінне культур наших на-  
родаў на сучасным этапе з'я-  
віліца мастакі пераклад лі-  
таратурных твораў. У апошні час  
у нас, гомельскіх літарату-  
тараў, усталіваліся трывалы  
сувязі з пісьменнікамі Бран-  
ышчыні і Чарнігашчыні. Дзя-  
куючы многім беларускім паз-  
там убачы свет не толькі  
зборнік «Узоры дружбы»,  
але дайшлі да рускага чыта-  
ча і шматлікія творы наших  
аўтараў, якія змяшчаліся ў  
маскоўскіх газетах «Брянскій  
рабочы» і «Брянскій комсо-  
мољец».

Надзейнымі будаўнікамі

## ГОСЦІ — УКРАИНСКІЯ СЯБРЫ

На мінульым тыдні ў акта-  
вай зале нашага ўніверсітата  
адбылася сяброўская сустрэча  
студэнтаў ГДУ з украінскімі  
саброями: выкладыкамі і студ-  
энтамі Нежынскага педагогічнага  
інстытута імя М. В. Го-  
голя.

Сустрэча праходзіла пад  
дэзам: «У адзінай слімі народоў  
СССР»: і прысыгчалася 60-год-  
дзю ўтварэння Саюза Савецкіх  
Сацыялістычных Саюзаў Рэспублік.

Перад гасцімі з літаратурно-  
музычнай кампазіцый па тво-  
рах Янін Купала і Якуба Ко-  
ласа выступілі выкладыкамі,



НА ЗДЫМКУ: у актавай зале ГДУ — студэнты Нежынскага педагогічнага інстытута.

Фота А. Карніенкі.

## Навуковыя канферэнцыі

Стала добраі традыцыій  
праводзіць штогадовыя студен-  
цкія наўкоўскія канферэнцыі  
на бібліаграфічнай стансіі «Ста-  
рыя Чонкі». На іх падводзіш-  
ца вынікі наўкоўскіх даследо-  
ваний будучых біблагаў.

На мінульым тыдні адбылася  
чарговая такая канферэнцыя.  
Уступным словам яе адкрыў  
аўтар гэтых радкоў. Было адзі-  
чанна, што з году ў год па-

вянілі голькаў усходніх часткі Беларускага Палесся» выступілі на канферэнцыі студэнт 5-га курса Аляксандар Кусынкоў.

Ён расказаў пра відзаву раз-  
настайнасць харчавання называ-  
емых птушак, аб тым, якую шко-  
ду яны наносілі пасевам яч-  
менію і аўса. Гэты даклад вы-  
нёс іншыя птушакі, аўса і баранікі  
— «Бібліаграфічны асабівас-  
ці вінкіншых відаў кармавых  
злакаў ва ўмовах культуры».

У работе канферэнцыі пры-

нялі ўдзел выкладыкамі кафед-  
ры батанікі і фізіялогіі раслін  
і батанікі. Вынікі канферэнцыі  
пайдві дэкан бібліаграфічнага  
факультета дасцэнт С. Ф. Алешка.  
Ён як уручыў аўтарам леп-  
шых дакладаў Ганаровыя грама-

**М. БАЙДА,**  
загадчык аграбіялагічнай  
стансіі «Старыя Чонкі».

# ДНІ ЦІКАВЫХ ПОШУКАЎ

«У верхнім Пасожкы ў 1 тысячагоддзі жылі плямёны мілаградскай і зарубінечкай культур», — так будзе напісаны ў будучых падручниках і кнігах па гісторыі Беларусі. Затым пойдзе кароткае і ўпўнене апісанне ладу жыцця нашых даўлекіх працоў, іх прылад практыкі, жыцця і г. д. Гэтыя звесткі ў многім будуть узяты з набыткай, атрыманых у нашыя дні пленней практыкі археолагаў.

У сконченку археалагічных ведаў сваю крупінку юношы і студэнты гісторычнай аздзялення нашага ўніверсітата. Сёлета ў чэрвені першакурснікі пракаўвалі ў археалагічнай экспедыцыі «Нісімкавічы-82». Гэта работа шла ім у залік вытворчай практыкі.

Экспедыцыя ўпершыню правіла шырокую археалагічную разведку і картаграфаванне нісімкавічскага комплексу помнікаў, які знаходзіцца ў Чачэрскім раёне. Раскопкі гарадзішча

**Дзень першы.** Ен стаў днём чакання аўтобуса, на якім мы павінны былі адправіцца з універсітата на месца практыкі — ў Нісімкавічы. Чаканне было доўгім, але беззынковым — адправка была перанесена на заўтра.

**Дзень другі.** І вось аўтобус ужо ўмчыў нас да месца прызначэння. Цяжкія руказі занілі самыя ганаровыя месцы, з транзістара лъеща лір'янама мелодыя... Хутка аўтобус спыніўся калі гарадзішча — аб'екта нашых археалагічных раскопак. Мы ўышлі на яго, і перад намі адкрыўся прыгожы краявід: унізе павольна нісце сяве воды рака Покач, за якой раскинулася вёска Нісімкавічы. І раптам нехта з работ прапанаваў: «Давайде тут раскінем палаткі!». Праз пару гадзін калі былога гарадзішча стала пяць палатак,

гарэў яркі касцёр, на якім варылася вячера. Пасля яе першыя акорды гітары паклікалі ўсіх да яркага кастра, які падружыўся рабіц з першага дня практыкі і саграваў сваім ціпом усе астатнія дні.

**Дзень трэці.** Адбылося наша знаёмства з мясцовасцю. Амаль на кожным кроiku траплялася шмат чарапкоў і крам'я. Пакуль што ў нас былі толькі асабістыя гіпотэзы наўежы той ці іншай знаходкі. Разгадка была наперадзе.

**Дзень чацвёрты.** У жыцці нашага лагера ён быў асаблівы. Над палаткамі заалей чырвоны флаг. Камандзір экспектанты В. Кацуబ аддаў рапарт наўкому кіраўніку практыкі У. У. Багамольскому. Нам былі абліўлены задачы на дзень: праквесці картаграфаванне мясцовасці, г. зн. адзначыць усе аўктыўныя на паперы,

намалываць карту.

**Дзень пяты.** У нашых радах з'явілася палаўненне. Прыехаў аспірант АН БССР С. Я. Расадзін. Пачаліся раскопкі гарадзішча, і наш фатограф С. Дранец «увекавечыў» гэтага на плёнку.

**Дзень шосты.** Пад кіраўніцтвам С. Я. Расадзіна пракаўвалі раскопкі. Былі знайдзены абломкі керамічных предметаў. У канцы дні паднялі выйкі работчыкі і зрабілі вывад: гарадзішча належыць мілаградскай і зарубінечкай культурам (1 тысячагоддзе да н. э.). Асобная знаходка прыклады да юхнаўскай культуры.

**Дзень сёмы.** Гэты дзень быў багатым на знаходкі. Н. Бадрунова знайшла два грузікі, якія належыць зарубінечкай культуры. На ўсіх участках знайшли чарапкі ад сасудаў, у асобных квадратах — венчыкі

ад сасудаў зарубінечкай, мілаградскай і юхнаўскай культур.

**Дзень восмы і дзвеціты.** Да нас прыехалі супраупоўнік Гомельскага краязнавчага музея Т. І. Літвінава, потым пракаўваліся раскопкі шурфа-2. Месца гэтага ўліяля для нас асаблівую цікавасць. Тут мы знайшли апаленася беряно, камені і вугольчыкі. У адным з квадратоў убачылі яму (на пэўна, тут быў апорны слуп). Гэта дало нам падставу меркаваць, што мы натрапілі на былое жытлё. Калі прамавівалі ўсе знаходкі, выясцілася, што не адразу ў мокрай зямлі заўважылі самую галоўную і цікавую з іх — грузікі са своеасаблівым арнаментам.

Студэнты групы Г-21  
гісторыка-філалагічнага  
факультета,  
удзельнікі раскопак.  
(Працяг будзе).

Ці ведаецце вы?

## ВАДАСПАД... ПАД ВАДОЙ

Самыя вялікія вадаспад Зямлі знаходзіцца... пад водой. У прыліве Баса паміж Аўстралий і востравам Тасмания на дне ёсьць скальны ўступ вышынёй 400 м, з якога кожную секунду падае калі 30 тысяч кубічных метраў вады. Шырыня гэтага каскада — прыкладна 150 км. Адзін аўстралийскі вучоны-акіянер сказаў, што гэта не толькі самы вялікі вадаспад на нашай планете, але і адзін падводны вадаспад.

## УЗРОСТ ЧАЛАВЕКА

На Міжнародных кангрэсах герантолагаў шырока атміферычнай проблеме вызначыліся біялагічнай узросту чалавека. У цяперашні час у адпаведносці з рэкомендациямі герантологаў прынята наступная класіфікацыя ўзростовых перыядоў:

45—59 гадоў — сярэдні узрост.

60—74 гады — пажылы узрост.

75—89 гадоў — старэчы узрост.

90 і больш — доўгажыхары.

## Спорт

### ТУРНІР ПАМЯЦІ В. І. КАЗЛОВА

На гэтым тыдні ў Гомелі праведзены Усесаюзны турнір па вольнай барацьбе, прысвечаны памяці Героя Савецкага Саюза былога старшыні Прэзыдiuma Вярховнага Савета БССР Васіля Іванавіча Казлова. У спаборніцтвах удзельнічала і каманда нашага ўніверсітата. На барысіўскім дыяне выдатна выступілі студэнты факультета фізывыхавання майстры спорту А. Татарнікай, С. Дзячэнкай, Н. Абаязін. У саваіх вагавых категорыях яны аказаўшися макнайшымі. Трэцімі прызёрамі сталі кандыдаты ў майстры спорту В. Мяркінка і Ю. Краснікі з факультета фізывыхавання.

**В. КАЛЯДА,**

## Феналаічныя нататкі

## СНЕЖАНЬ

Калі заспываў снягі, а сарока хаваеца пад страху, значыць, будзе завіруха. Калі ж вераб'і забіраюцца ў галле, а з раны пішчаші сінцы — трэба чакац монгага марозу. Над буйнымі рэкамі ўноша вароні. З паводзінамі гэтых птушак звязана шмат народных прыкмет. Напрыклад, купающа яны — да непагадзі, каркаюць усей чарадой — да марозу. Калі вароні зімой налаждаюцца ў небе карагоды — бысь снегападу, садзіцца на зямлю — чакай адлігі, а ўбачыш варон на ніжніх галінках дрэў, — хутка падымаецца веер. Як правіла, гэтые прыкметы спрадуўджуюцца, таму што вароні — адна з самых чуткіх птушак.

А вось клясты не признаюць нікіх прыкмет. Калі выдаўся ўраджай у хвойных дрэў на шыпкі, гэтых птушкі дзелавіт будуюць гнёзды і вывождзяць птушанят, якія хутка вылітаюць на мароз.

Праз голія галінкі не пражжа разгледзеш чырвоныя і шырэя пушчыстыя птушкі. Гэта снегіры, без якіх цяжка ўяўляць сабе зімовыя малонкі нашага лесу. Усегуліную любоў да Русі заваявала гэта птушка за сваю прыгажосць, спакойны характар і вернасць лесу на варовы час года.

Дзесяткі і нават сотні птушак зімой налятаюць на рабіну, баярышнік, каліну, на зараслі шыпішкы і пачинаюць з прагнасцю глытак ягады. Халатыя гурманы аказаўшися неапенінную дапамогу лесу: шырока разносічы на сенне расці, яны садзейнічаюць рассяленню драўнінных хмызняковых парод.

Шмат пікавага можна ўбачыць у зімовы лесе, «прачытаны» слыды, пакінутыя птушкамі і звярамі на пушыстай коўдры зямлі.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.



Леніна «Аб ваяўнічым матэрыялізме». З дакладам выступае дацент матэматычнага факультета Л. Я. Палякоў.

## Працы наших вучоных

### ПАДРУЧНИК РОДНАЙ МОВЫ

У загадчыка кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнайства нашага ўніверсітата П. У. Сцяцко ўжо больш 120 наўкавых прац. Гэта шматлікія артыкулы па актуальных пытаннях беларускага і славянскага мовазнайства, слоўнікі, магнаграфічныя даследаванні, тэарэтычныя харктуры «Народная лексіка і словаўтарэнне», «Беларуское народное словоўтарэнне», падручнікі для вышэйшых наўчальных установ. А сёлета выкладчыкі падвучыўшы аўтартыкі «Беларуская мова». У яго аўтарскім камплекте — і Павел Уладзіміровіч, якому даваліся распраўшчыць наўмажыні і асаўбіва складаныя раздзелаў, такіх як «Графіка», «Арфаграфія», «Словоўтарэнне», «Злучнік», «Выкладчыкі» і інш.

Падручнік складзены ў адпаведнасці з праграмай па спецыяльнасці 2001, запверджанай Міністэрствам адукацыі БССР, і хоць структура книгі

традыцыйная, — змест, наўкавы, ўзроўень і прыёмы падачы матэрыялу наватарскія. Гэта прайаўленаца ў ўдалым спалучэнні найноўшых тэарэтычных даследаванняў мовазнайства з багатай і разнастайнай практычнай часткай. Так, у раздзеле «Словоўтарэнне» квадріфікаваны і даходзіць на сучасны ўзроўень раскрыціўца — сутнасць тэарэтычных тэрмінаў, як словаў-формаў, марфема, свядомістка, звязаныя коранем, невытворная, вытворная, утваральна-аснова, дасканала характерызуючы способы словаўтарэння. Вялікая колысць практыкаванняў, умела сформуляванні заданій дазваліць пазбегніць аднастайнасці выкладання, забяспечваць

інш.).

Адметная якасць падручніка з'яўляецца арментація не толькі на азнямленне з моўнымі працэсамі, фактамі, але і на засвячэнне сучасных норм словаўживання, вымаўлення, правапісу, на выпраўліць высокай культуры роднай мовы.

У падручніку выкарыстаны мастацкі і публістычныя тэксты высокага патрыятычнага гучання, і гэта, безумоўна, адыграе важную выхаваўчую ролю ў Фарміраванні асобы будучага педагога.

Новы падручнік «Беларуская мова» спілка адрасуеца на вучням, педагогічнымі птушкамі, і студэнтамі факультетаў педагогікі і методыкі пачатковага педагогічнага наставніцтва, а таксама настаўнікамі падручнікаў выкладання, якія выкладаюць падручнікі і аналізуць

М. ГУЛІЦКІ, дацент кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнайства.